

## § 10. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымянеенне алканаў

Існуе велізарная колькасць розных алканаў. Іх разнастайнасць тлумачыцца як магчымасцю ўтварэння вугляродных ланцугоў рознай даўжыні, так і ізамерыяй. У сувязі з гэтым вывучаць хімічныя ўласцівасці кожнага алкану асобна не ўяўляеца магчымым. У той жа час малекулы розных алканаў маюць падобную будову: атамы вугляроду злучаны паміж сабой і атамамі вадароду адзінarnымі кавалентнымі сувязямі. Улічаючы гэта, можна чакаць, што хімічныя ўласцівасці розных алканаў будуць шмат у чым сходнымі.

Усе алканы харектарызуюцца нізкай хімічнай актыўнасцю. Яны не ўзаемадзейнічаюць з растворамі кіслот, асноў, солей. На іх не дзейнічае такі моцны акісляльнік, як  $\text{KMnO}_4$ , і такія моцныя адноўнікі, як шчолачныя металы. Вы ведаецце, што шчолачныя металы вельмі актыўныя і рэагуюць практычна з усімі рэчывамі, з якімі сутыкаюцца, у тым ліку лёгка акісляюцца кіслародам паветра. Каб зберагчы шчолачныя металы ад акіслення, іх захоўваюць пад слоем газы — сумесі, якая складаецца ў асноўным з насычаных вуглевадародаў. Пры гэтым алканы, якія ўваходзяць у састаў газы, не рэагуюць са шчолачнымі металамі.


З-за нізкай хімічнай актыўнасці алканаў рэакцыі з іх удзелам працякаюць у жорсткіх умовах (пры награванні або апраменіванні ўльтрафіялетавым выпраменіванием).

Мы вывучым рэакцыі алканаў з галагенамі ( $\text{Cl}_2$  і  $\text{Br}_2$ ) і кіслародам ( $\text{O}_2$ ), а таксама ператварэнні, якія адбываюцца пры награванні алканаў.

### 1. Галагенаванне. Узаемадзеянне з галагенамі




Узаемадзеянне алканаў з галагенамі — хлорам і бромам — працякае пры награванні або апраменіванні ўльтрафіялетавым выпраменіванием.

Калі сумесцю газападобных метану і хлору запоўніць шклянную пасудзіну і змясціць яе ў цёманае месца, рэакцыя працякае не будзе. Аднак пры награванні сумесі або апраменіванні яе ўльтрафіялетавым выпраменіванием працякае хімічная рэакцыя замяшчэння атамаў вадароду ў малекуле метану на атамы хлору:







Ва ўраўненнях рэакцый, якія працякаюць пры апраменіванні, над стрэлкай запісваюць літары  $h\nu$ . Дадзеная рэакцыя называецца рэакцыяй **галагенавання** і адносіцца да рэакцыі **замяшчэння**.

Калі толькі адзін атам вадароду ў малекуле замяшчаецца на атам галагену, то рэакцыю называюць **монагалагенаваннем**. Прыведзеная вышэй рэакцыя з'яўляецца рэакцыяй монахларавання метану. У лішку хлору трох атамаў вадароду малекулы метану, якія засталіся, могуць паслядоўна замяшчацца на галаген:



Прывядзём ураўненні рэакцый усіх чатырох стадый хларавання метану з выкарыстаннем малекулярных формул:






Разгледзім рэакцыі монахларавання гамолагаў метану.

### *Монахлараванне этану*

Для этану ўраёненне рэакцыі наступнае:



Адзначым, што ў назве «хлорэтан» няма неабходнасці ўказваць лічбай становішча атама хлору. Гэта звязана з тым, што пры замяшчэнні любога атама вадароду ў малекуле этану на атам хлору ўтвараецца адно і тое ж рэчыва:





формулы аднаго і таго ж рэчыва  
НЕ ІЗАМЕРЫ!

Такім чынам, пры монахлараванні этану таксама, як і ў выпадку метану, атрымліваецца толькі адно арганічнае рэчыва — хлорэтан.

### *Монахлараванне прапану*

Пры монахлараванні прапану ўтвараецца сумесь двух арганічных рэчываў:




У выпадку I адбываецца замяшчэнне на галаген атама вадароду пры *першым* атаме вугляроду, прадукт рэакцыі — 1-хлорпрапан. У выпадку II

замяшчаеца атам вадароду пры *другім* атаме вугляроду, прадуктам рэакцыі з'яўляеца 2-хлорпрапан. Звярніце ўвагу на тое, што пры пабудове назваў нумарацыю атамаў вугляроду пачынаюць з таго канца вугляроднага ланцу́га, да якога бліжэй размешчаны атам хлору.

У выніку рэакцыі монахларавання прапану ўтвараеца два прадукты: 1-хлорпрапан і 2-хлорпрапан, якія маюць адноўльковыя малекулярныя формулы  $C_3H_7Cl$ . Гэта не дзіўна, бо 1-хлорпрапан і 2-хлорпрапан – ізамеры.

Калі мы запішам ураўненне рэакцыі монахларавання прапану з выкарыстаннем малекулярных формул, яно будзе выглядаць наступным чынам:




Ураўненне рэакцыі, запісанае ў такім выглядзе, не толькі не дазваляе вызначыць, які менавіта прадукт (1-хлорпрапан ці 2-хлорпрапан) маеца на ўвазе, але і прыводзіць да распаўсюджанай памылкі, што пры монахлараванні прапану ўтвараеца толькі адзін арганічны прадукт –  $C_3H_7Cl$ , хоць на самай справе іх два. Таму ў арганічнай хіміі пры запісе ўраўненняў рэакцый звычайна выкарыстоўваюць структурныя, а не малекулярныя формулы рэчываў.

У выніку хларавання алканаў адбываеца замяшчэнне аднаго або некалькіх атамаў вадароду ў малекуле алкану на атамы галагену. Таму арганічныя рэчывы, якія атрымліваюць, называюць *галагенвытворнымі алканаў*.

**Прыклад.** Замяшчэнне двух атамаў вадароду хлорам у малекуле этану.



Рэакцыя працякае ў два этапы.

а) Першая стадыя хларавання этану. На першай стадыі адбываеца замяшчэнне аднаго атама вадароду. Пры гэтым утвараеца толькі адно арганічнае рэчыва – хлорэтан:




б) Другая стадыя хларавання этану. На дадзенай стадыі адбываеца ўзаемадзеянне малекулы хлору з малекулай хлорэтану, што ўтварыўся

на першай стадыі. Відавочна, што пры гэтым могуць утварацца два арганічныя рэчывы:



Сапраўды, у выніку хларавання этану можна атрымаць сумесь двух дыхлорвытворных.

Алканы ўступаюць у рэакцыі замяшчэння таксама з бромам. Напрыклад:



Напрыканцы яшчэ раз звернем увагу, што рэакцыі алканаў з хлорам і бромам працякаюць у жорсткіх умовах: пры апраменівянні або награванні.

З механізмам рэакцыі галагенавання алканаў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

У рэакцыях галагенавання атамы вадароду ў малекуле алкану замяшчаюцца на атамы галагену, пры гэтым вугляродны ланцуг малекулы захоўваецца. У іншых рэакцыях алканаў іх вугляродны шкілет змяняецца ці цалкам разбураецца. Разгледзім такія рэакцыі.



\* Свабоднарадыкальны  
механізм


## 2. Піроліз

Пры моцным награванні алканаў у іх малекулах адываеца разрыў сувязей C—C і C—H. У выніку малекулы алканаў могуць быць цалкам разбураны з утварэннем вугляроду і вадароду. Раскладанне рэчывай

пры высокіх тэмпературах называюць **піролізам** (ад грэч. *pīra* — ‘агонь, жар’ і *līzīs* — ‘раскладанне, распад’). Напрыклад:




Агульная схема рэакцыі піролізу алканаў (*n* — лік атамаў вугляроду ў малекуле алкану):



Гэту рэакцыю выкарыстоўваюць у прамысловасці для атрымання сажы і вадароду.

### 3. Ізамерызацыя

Яшчэ адной хімічнай уласцівасцю алканаў з'яўляецца **ізамерызацыя**, гэта значыць ператварэнне аднаго ізамера ў другі. Гэта ўласцівасць магчыма для алканаў пачынаючы з бутану, так як метан, этан і прапан ізамераў не маюць. Рэакцыя ізамерызацыі працякае пры прапусканні алкану праз рэактар, нагрэты да высокай тэмпературы, у прысутнасці каталізатора. Пры гэтым малекулы алканаў лінейнай будовы ператвараюцца ў малекулы разгалінаванай будовы, напрыклад рэакцыя ізамерызацыі *n*-бутану:




### 4. Гарэнне. Узаемадзеянне з кіслародам


Важнейшая ўласцівасць алканаў — **гарэнне**. Алканы ўзгараюцца пры падпалъванні. Ураёненне рэакцыі гарэння метану:




Гэта рэакцыя вам добра знаёма, яна працякае пры падпалъванні газу ў кухоннай газавай пліце, так як метан — асноўны кампанент прыроднага газу. Сумесцю прапану і ізамерных бутанаў напаўняюць газавыя балоны. Ураёненні рэакцыі гарэння гэтых алканаў:



Наступныя члены гамалагічнага рада алканаў таксама гарачь пры падпальванні. Можна запісаць агульнае ўраўненне рэакцыі гарэння:



Відаць, што пры гарэнні атамы вадароду з малекулы алкану пераходзяць у малекулы вады, а атамы вугляроду — у малекулы вуглякіслага газу. Калі гарэнне алкану адбываецца ва ўмовах недахопу кіслароду, то разам з вуглякіслым газам ( $\text{CO}_2$ ) можа ўтварыцца чадны газ ( $\text{CO}$ ) ці вуглярод ( $\text{C}$ ) у выглядзе сажы:



Адзначым, што ўласцівасць гарэць у кіслародзе характэрна амаль для ўсіх арганічных злучэнняў. Паколькі ўсе арганічныя рэчывы змяшчаюць вуглярод, то пры іх гарэнні могуць утварацца аксіды вугляроду і сажа.

Утварэнне чаднага газу ( $\text{CO}$ ) пры няпоўным згаранні арганічнага рэчыва смяротна небяспечнае з-за высокай таксічнасці  $\text{CO}$ . Атручэнне чадным газам можа адбыцца пры няправільнай эксплуатацыі печаў і камінаў.

Як бачна, хімічныя ўласцівасці алкану не адразніваюцца вялікай разнастайнасцю. Для іх характэрны, у асноўным, рэакцыі акіслення (у прыватнасці, гарэння), раскладання і ізамерызацыі пры высокай тэмпературы, а таксама рэакцыі замяшчэння, у выніку якіх атрымліваюць галагенвытворныя алканы.

### Атрыманне і прымяняненне алкану

Алканы ўваходзяць у састаў прыроднага газу і нафты, та-му асноўны метад іх атрымання — вылучэнне з прыродных кр晕ніц (прыватнага газу і нафты).


Разам з tym алканы могуць быць атрыманы з іншых арганічных рэчываў. Гэтыя рэакцыі мы будзем разглядаць па меры далейшага вывучэння арганічнай хіміі.



\* Іншыя методы атрымання алкану

Пры гарэнні алканаў вылучаецца вялікая колькасць цеплаты. У сувязі з гэтым алканы выкарыстоўваюцца ў якасці паліва. Мы ўжо адзначалі, што метан з'яўляеца асноўным кампанентам прыроднага газу. Сумесцю прапану і ізамерных бутанаў запаўняюць газавыя балоны. Вадкія алканы ўваходзяць у састаў бензіну і дызельнага паліва.

Другім напрамкам выкарыстання алканаў з'яўляеца атрыманне з іх розных рэчываў. Гэта значыць, алканы прымяняюцца ў якасці сыравіны ў хімічнай прамысловасці. Узаемадзеяннем метану з вадзянай парай атрымліваюць вадарод:



Гэты працэс называюць канверсіяй метану. Сумесь вадароду і аксіду вугляроду(II), якая ўтвараеца, называеца *сінтэз-газам*. З вадароду, вылучанага з сінтэз-газу, і азоту паветра атрымліваюць аміак. Гэтыя працэсы ажыццяўляюць у вялікіх маштабах на прадпрыемстве ААТ «Гродна Азот».

З алканаў атрымліваюць вуглевадароды з двайнымі і трайнымі сувязямі (ненасычаныя вуглевадароды). Гэтыя вуглевадароды з'яўляюцца хімічна больш актыўнымі, і з іх сінтэзуюць мноства карысных арганічных рэчываў. Спосабы атрымання і ўласцівасці ненасычаных вуглевадародаў мы разгледзім у наступных параграфах.

*Малекулы розных алканаў маюць сходную будову, таму алканы праяўляюць падобныя хімічныя ўласцівасці.*

*Алканы пры павышанай тэмпературы або апраменіванні ўступаюць у рэакцыі замяшчэння з галагенамі (хлорам і бромам), у выніку якіх вугляродны шкілет малекулы алкану захоўваецца, а атамы вадароду замяшчаюцца атамамі галагенаў.*

*Пры моцным награванні алканаў у іх малекулах адбываеца разрыв сувязей C—C і C—H. У выніку малекулы алкану могуць быць цалкам разбураныя з утварэннем вугляроду і вадароду (піроліз).*

*Награваючы алканы неразгалінаванай будовы ў прысутнасці катализатора, можна атрымаць разгалінаваныя алканы (ізамерызацыя).*

Алканы згараюць у кіслародзе. У выніку рэакцыі могуць утвараца  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{C}$  і  $\text{H}_2\text{O}$ .

Алканы змяшчаюцца ў прыродным газе і нафце.

Алканы ў асноўным выкарыстоўваюцца ў якасці паліва, а таксама для атрымання іншых рэчываў (вадароду, ненасычаных вуглевадародаў).

### Пытанні і заданні

- Напішыце ўраўненне рэакцыі монабрамавання этану.
- Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры ўзаемадзеянні *n*-бутану з хлорам. Лічыце, што толькі адзін атам вадароду ў малекуле *n*-бутану замяшчаецца на хлор. Падпішыце назвы арганічных рэчываў, якія ўтварыліся.
- Колькі хлорвытворных можна атрымаць у выніку хларавання этану? Напішыце ўраўненні рэакцый атрымання ўсіх магчымых хлорвытворных этану, назавіце хлорвытворныя. Ці можна пры запісе ўраўненняў рэакцый у дадзеным выпадку выкарыстоўваць малекулярныя формулы?
- Напішыце ўраўненне рэакцыі гарэння бутану ў лішку кіслароду. Які аб'ём (н. у.) вуглякіслага газу ўтвараецца пры спальванні 1 моль бутану?
- Напішыце ўраўненне рэакцыі піролізу метану з утварэннем вадароду і вугляроду. Знайдзіце масу вугляроду, які можа быць атрыманы пры поўным раскладанні 44,8 дм<sup>3</sup> (н. у.) метану.
- Назавіце асноўныя галіны прымянення алканаў.

## § 11. Устанаўленне формул арганічнага рэчыва

Устанаўленне будовы хімічнага злучэння з'яўляецца прадметам навуковага даследавання. Складанасць дадзенай праблемы залежыць ад складанасці будовы злучэння. Першым этапам даследавання, як правіла, з'яўляецца вызначэнне малекулярнай формулы рэчыва. Разгледзім некаторыя спосабы ўстанаўлення формул арганічных рэчываў на дастаткова простых прыкладах.

**Прыклад 1.** Больш за два стагоддзі таму хімікі ўжо вызначаюць якасны і колькасны састаў рэчываў. Напрыклад, было вядома, што ў састаў аднаго з арганічных рэчываў уваходзяць вуглярод і вадарод, прычым масавая доля вугляроду складае 75 %, а вадароду – 25 %. Гэта значыць, у 100 г рэчыва змяшчаеца 75 г вугляроду і 25 г вадароду. Выкарыстоўваючы гэтых даных, вызначце формулу арганічнага рэчыва.